

На сацыялістычныя палі ідзе ўборка

Дэлегаты сесіі мабілізоўваюць сябе на яе паспяховае правядзеньне

НАСТУПНАЕ СЛОВА МАЮЦЬ

Спрэчні па д'яладзе тав. Рачыцкага

Прыклад бальшавіцкай барацьбы за сяўбу

Гусіцкі С. (старшыня Чырвоначанскага сельсавету, Дубровенскага раёну)



Пад правільным кіраўніцтвам партарганізацыі раёну наш сельсавет скончыў веснавую сяўбу 8 чэрвеня з выкананнем плану сяўбы на ўсім сельсавеце.

Дзякуючы ажыццяўленню на справе генэральнай лініі партыі ўсталяваліся правільныя судалосні з аднаасобнікамі, за час веснавой сяўбы мы мелі прыліў 40 гаспадарак у калгасы.

Прапанова трох дэлегатаў

Кобышаў (калгас «Перамога», Петрыкаўскага раёну), Рязановіч (старшыня Цялюшчавіцкага сельсавету), Сніцкая (старшыня калгасу «Чырвоны Сьцяг», Бобрыйскага сельсавету)

Мы просім III сесію ЦВК у хуткім часе ў Петрыкаўскім раёне пабудаваць машына-трактарную станцыю. Для лепшага правядзеньня ўборкі ўраджаю мы просім сесію ЦВК забясьпечыць наш раён адпаведнымі машынамі: жэнярнікамі, малацірамі і г. д.

Апроч таго, мы хадавічам перад сесіяй ЦВК аб устанавленні тэлефоннай сувязі паміж сельсаветамі нашага раёну, каб яны былі прылучаныя да цэнтраў і быць у курсе бягучых спраў.

Сваечасова ўбраць ураджай

Бараноўскі Янка (старшыня Стадоліцкага сельсавету, Лельчыцкага раёну)

З трыбуны «Савецкай Беларусі» я хачу расказаць 3-й сесіі ЦВК аб нашых дасягненнях, якіх мы дасягнулі на аснове ажыццяўлення 6 умоў тав. Сталіна і сапраўды разгорнутага сацсабарніцтва і ўдзячнага пачыненняў аднаасобнікаў і пасобных калгаснікаў, на лепшае правядзеньне веснавой кампаніі.

Вось факты—веснавая пасевная кампанія па нашым сельсавеце выканана на 103 проц. Аднаасобны фактар выкапаў на 101 проц. На 3-га ліпеня прапалачная кампанія наш сельсавет скончыла на 70 проц., бязуюма, што на сёньнішні дзень яна значна пасунулася наперад.

Сяўбыць усе ўмовы для сявачасовай ўборкі

Цераш коў Р. (старшыня Гусарскага сельсавету, Клімавіцкага раёну)

Дзякуючы правільнаму кіраўніцтву і неспароднай дапамозе раённых арганізацый, наш сельсавет вышаў адным з перадавых па выкананні планаў веснавой пасевнай кампаніі. На 5 чэрвеня мы засеялі 2638 га, а ў мінулым годзе было засеяна 1055 га. Гэтага дамагацца нам так лёгка было. Патрэбна была вялікая напружанасць з боку вясковых братаў і калгаснікаў, якія далі лепшыя паказчыкі ў сваёй рабоце.

У некаторых калгасах нашага сельсавету мелі месца вылазкі калгасна-чужага элементу, які імкнуўся сарваць планы веснавой сяўбы. Большасць калгасаў па гэтай адказалі перавыкананнем планаў сяўбы на 36 проц.

Тав. Тэрасіменка

Добры сельсавет, Старобінскага раёну. — Пад кіраўніцтвам партыі сельсавет дамогся значных поспехаў ва ўсім галінах сельскагаспадарчай будаўніцтва. Сельсавет мадэрнізаваў на 63,5 проц. Як па калгасах, так і па аднаасобным сэктары ўжо скончыліся.

Фільмы выкапаны на 100 проц. па ўсім галінах як першага, так і другога квартала. Палымай шчыльнастага заахвочваюць годзю рабочыя і служачыя ахвотны на 102 проц. калгасы сяўбы—на 100 проц.

Масагатаўкі па калгасах выкананы на 100 проц., па аднаасобным сэктары—на 93 проц. Мы маем значныя дасягненні ў галінах культуры і пабудавана новая школа. І гэта ў той час, калі на тым баразе—у ланскай Польшчы ідуць прыгнечанне, існуе завапад па ўсім жыццёвым і сацыялістычным будаўніцтве.

Тав. Маркянэў

Тав. Маркянэў (Палымаўскі сельсавет, Барысаўскага раёну). — Мы маем значныя дасягненні ў галінах культуры і пабудавана новая школа. І гэта ў той час, калі на тым баразе—у ланскай Польшчы ідуць прыгнечанне, існуе завапад па ўсім жыццёвым і сацыялістычным будаўніцтве.

Тав. Дудзіцкі (Зембіжскі сельсавет, Барысаўскага раёну). — Мы маем значныя дасягненні ў галінах культуры і пабудавана новая школа. І гэта ў той час, калі на тым баразе—у ланскай Польшчы ідуць прыгнечанне, існуе завапад па ўсім жыццёвым і сацыялістычным будаўніцтве.

Тав. Янчэўскі (Палымаўскі сельсавет, Барысаўскага раёну). — Мы маем значныя дасягненні ў галінах культуры і пабудавана новая школа. І гэта ў той час, калі на тым баразе—у ланскай Польшчы ідуць прыгнечанне, існуе завапад па ўсім жыццёвым і сацыялістычным будаўніцтве.

Тав. Лівікава

Тав. Лівікава (Палымаўскі сельсавет, Барысаўскага раёну). — Мы маем значныя дасягненні ў галінах культуры і пабудавана новая школа. І гэта ў той час, калі на тым баразе—у ланскай Польшчы ідуць прыгнечанне, існуе завапад па ўсім жыццёвым і сацыялістычным будаўніцтве.

Тав. Лівікава (Палымаўскі сельсавет, Барысаўскага раёну). — Мы маем значныя дасягненні ў галінах культуры і пабудавана новая школа. І гэта ў той час, калі на тым баразе—у ланскай Польшчы ідуць прыгнечанне, існуе завапад па ўсім жыццёвым і сацыялістычным будаўніцтве.

Тав. Лівікава (Палымаўскі сельсавет, Барысаўскага раёну). — Мы маем значныя дасягненні ў галінах культуры і пабудавана новая школа. І гэта ў той час, калі на тым баразе—у ланскай Польшчы ідуць прыгнечанне, існуе завапад па ўсім жыццёвым і сацыялістычным будаўніцтве.

За прыкладную работу брыгады

Касценка І. (старшыня Радускага сельсавету, Жлобінскага раёну)



Наш сельсавет з вялікімі дасягненнямі сутракае III сесію ЦВК. У той час, калі ў мінулым годзе ў нас было засеяна 1270 га, у гэтым годзе мы засеялі 1460 га, а ліку ліх калгаснаў засеяна 104,2 проц., а аднаасобным сэктарам 99,7 проц. Гэтага мы дамагліся дзякуючы ажыццяўленьню шасці умоў тав. Сталіна і

Уборку мы сустракаем падрыхтаванымі

Бакач Ілья (старшыня Варатынскага сельсавету, Бабруйскага раёну)

Мы, на аснове шырока разгорнутай масавай работы метадамі сацсабарніцтва і ўдзячнага пачыненняў аднаасобнікаў і пасобных калгаснікаў, на лепшае правядзеньне веснавой кампаніі.

Сустраць уборачную ў баявой гатоўнасці

Прыкаць Г. (старшыня Завіньскага сельсавету, Пleshчаніцкага раёну)

У працы нашага сельсавету ёсць вельмі і вельмі шмат недахопаў. Апроч таго я хачу адзначыць асаблівыя заслугі і рашучую ролю ў тэрміновым скончэнні сяўбы пасобных брыгад. У калгасе «Воляная праца» брыгада № 3 (брыгадзір Брушкоў) 140—150 проц. сваяго задання.


Умела вынарыстоўваць дапамогу рабочых

Антраюк (завод «Камінтэрн», Барысаўскага раёну)

Па мойму НКЗ не прыступілі да асаблівай кампаніі так, як гэта патрэбна. У цэлым радзе сельсаветаў і раёнаў не вылася ніякай рашучай сацыялістычнай работы, не прапрацаваліся паставы партыі і ўраду. У выніку дрэннай падрыхтоўкі некаторыя калгасныя і сельсаветы не дасягнулі планаў сяўбы.

Кавалёў

Кавалёў (старшыня Нясенскага сельсавету, Клічаўскага раёну)



Веснавая пасевная кампанія ў нашым сельсавеце праходзіла ў ўмовах жэсткай кіраванні і падрыхтоўкі. Клічэныя ворагі, ірадыцыя і калгасы, увесь час іхнуўся пераключыць выкананне планаў веснавой сяўбы. У вёсцы Нясеня, асабліва ў вёсцы Калгаснаў, каб яны не прапалі ў калгасы. Але, дзякуючы мабілізацыі ўвагі мас валоў гэтага пятаўня, агітцыя кітэвага ворага разбіта і наш сельсавет з поспехам справіўся з веснавой кампаніяй. Плян выкананы на 105 проц., у гэтым ліку па калгасах 120 проц., па аднаасобным сэктары—85 проц., касавіцу распалілі сваячасова. Убрана ўжо 22 га сена. На час уборачнай кампаніі некаторыя калгаснікі адмовіліся ад выхадных дзён і працуюць ураджаю. Уся праца па ўборцы ідзе брыгаднымі метадамі, даны брыгадам заданні на ўвесь час уборкі. Перадавымі ідуць як у веснавой пасевнай, так і ў уборачнай кампаніі калгасы «Дуброва» і «Нясеня».

Кітэваму ворагу ня месца ў калгасе

Антраюк (завод «Камінтэрн», Барысаўскага раёну)

Таму, што мы поўнасьцю знішчылі аб'яўку, бо кожны супрацоўнік да аб'яўкі прымавана пэўна стада жы вёды несе адказнасць за яе.

У часе сяўбы мы ня былі забясьпечаны мінеральным угнаеннем

Кірпічоў Я. (старшыня Застольскага сельсавету, Сеньненскага раёну)

Я хачу зьвярнуць увагу / сесіі на адзін факт, які гаворыць аб нядакладнасці і незацікаўленасці некаторых арганізацый у тым, як шпалодала сяўба па сельсавеце.

Дзёньнік III сесіі ЦВК БССР

На ранішнім пасяджанні 9-га ва (Добруш), Зьвэнаў (Вушацкі раён), Кобышаў (Петрыкаўскі раён), Шпіла (Церахоўскі раён), Фрыдман (Камыскі раён), Кабэрэнка (Быхаўскі раён).

Выказалася 17 чалавек. Сярод іх т.т. Мар'ясіна, Лужыцкі (Пleshчаніцкі раён), Жук (Узда), Шутко, Горан (прэзідэнт ВАН), Вейдасон (Аршанскі раён), Хадкевіч (НКФ), Стрыкаў (Люблінскі раён), Стратанка, Сушко, Сініцка (Петрыкаўскі раён), Прыкаць (Пleshчаніцкі раён), Дрына-

Тав. Тэрасіменка

Тав. Тэрасіменка (Добры сельсавет, Старобінскага раёну). — Пад кіраўніцтвам партыі сельсавет дамогся значных поспехаў ва ўсім галінах сельскагаспадарчай будаўніцтва.

Тав. Маркянэў (Палымаўскі сельсавет, Барысаўскага раёну). — Мы маем значныя дасягненні ў галінах культуры і пабудавана новая школа. І гэта ў той час, калі на тым баразе—у ланскай Польшчы ідуць прыгнечанне, існуе завапад па ўсім жыццёвым і сацыялістычным будаўніцтве.

Тав. Дудзіцкі (Зембіжскі сельсавет, Барысаўскага раёну). — Мы маем значныя дасягненні ў галінах культуры і пабудавана новая школа. І гэта ў той час, калі на тым баразе—у ланскай Польшчы ідуць прыгнечанне, існуе завапад па ўсім жыццёвым і сацыялістычным будаўніцтве.

Тав. Янчэўскі (Палымаўскі сельсавет, Барысаўскага раёну). — Мы маем значныя дасягненні ў галінах культуры і пабудавана новая школа. І гэта ў той час, калі на тым баразе—у ланскай Польшчы ідуць прыгнечанне, існуе завапад па ўсім жыццёвым і сацыялістычным будаўніцтве.

Тав. Лівікава

Тав. Лівікава (Палымаўскі сельсавет, Барысаўскага раёну). — Мы маем значныя дасягненні ў галінах культуры і пабудавана новая школа. І гэта ў той час, калі на тым баразе—у ланскай Польшчы ідуць прыгнечанне, існуе завапад па ўсім жыццёвым і сацыялістычным будаўніцтве.

Тав. Лівікава (Палымаўскі сельсавет, Барысаўскага раёну). — Мы маем значныя дасягненні ў галінах культуры і пабудавана новая школа. І гэта ў той час, калі на тым баразе—у ланскай Польшчы ідуць прыгнечанне, існуе завапад па ўсім жыццёвым і сацыялістычным будаўніцтве.

Тав. Лівікава (Палымаўскі сельсавет, Барысаўскага раёну). — Мы маем значныя дасягненні ў галінах культуры і пабудавана новая школа. І гэта ў той час, калі на тым баразе—у ланскай Польшчы ідуць прыгнечанне, існуе завапад па ўсім жыццёвым і сацыялістычным будаўніцтве.

Тав. Лівікава (Палымаўскі сельсавет, Барысаўскага раёну). — Мы маем значныя дасягненні ў галінах культуры і пабудавана новая школа. І гэта ў той час, калі на тым баразе—у ланскай Польшчы ідуць прыгнечанне, існуе завапад па ўсім жыццёвым і сацыялістычным будаўніцтве.

Тав. Лівікава

Тав. Лівікава (Палымаўскі сельсавет, Барысаўскага раёну). — Мы маем значныя дасягненні ў галінах культуры і пабудавана новая школа. І гэта ў той час, калі на тым баразе—у ланскай Польшчы ідуць прыгнечанне, існуе завапад па ўсім жыццёвым і сацыялістычным будаўніцтве.

Тав. Лівікава (Палымаўскі сельсавет, Барысаўскага раёну). — Мы маем значныя дасягненні ў галінах культуры і пабудавана новая школа. І гэта ў той час, калі на тым баразе—у ланскай Польшчы ідуць прыгнечанне, існуе завапад па ўсім жыццёвым і сацыялістычным будаўніцтве.

Тав. Лівікава (Палымаўскі сельсавет, Барысаўскага раёну). — Мы маем значныя дасягненні ў галінах культуры і пабудавана новая школа. І гэта ў той час, калі на тым баразе—у ланскай Польшчы ідуць прыгнечанне, існуе завапад па ўсім жыццёвым і сацыялістычным будаўніцтве.

Тав. Лівікава (Палымаўскі сельсавет, Барысаўскага раёну). — Мы маем значныя дасягненні ў галінах культуры і пабудавана новая школа. І гэта ў той час, калі на тым баразе—у ланскай Польшчы ідуць прыгнечанне, існуе завапад па ўсім жыццёвым і сацыялістычным будаўніцтве.

Наша анкета

Ударнікі сацыялістычнай будоўлі

Старшыня РВК Грышчанка Мікола

Старобінскі раён—раён прыгранічны. Ён знаходзіцца на рубяжы двух дзяржаў, двух розных сямей—сацыялістычнай і капіталістычнай. Нават толькі па росту аднаго Старобінскага раёну можа добра ўявіцца ў тым, якімі гіганцкімі крокамі расьце ўсё Савецкая Беларусь—неадраўдзены частка Савецкага Саюзу.

Растучыя новыя людзі

Гардзей Шчаўровіч

Калі белыя агры імкнуліся разбурыць заваявы Кастрычніка, Шчаўровіч зноў апынуўся ў вярце іх ушчыпін тоўку стаў на варту сваёй бацькаўшчыны. Яго перакінулі ў Туркестан, супроць Калчакі.

15.000 руб. дзецем чырвоначардзейцаў і чырвоных партызан

У час святкавання XII-ці годдзя выважэння Беларусі ад белалатыў Прызідуму Цэнтральнай Камітэ дамогся дзеям пры ЦВК БССР паставіць арганізаваць па раёнах дадзены масоўны і шырокім удзелам выхаванцаў дзяцячых дамоў, дзятчых чырвоных партызан, чырвоначардзейцаў і дзятчых камандаў складу, а так-

Лініяная каліграфічная машына ЛГТ-ВК-12

